

## АКАЗІЯНАЛЬНЫЯ СУБСТАНТЫВАТЫ Ў ПАЭТЫЧНЫХ ТВОРАХ А. РАЗАНАВА ЯК ПАКАЗЧЫКІ ЛІНГВАФІЛАСОФСКІХ АНТЫНОМІЙ

*M. A. Самсонава* (МДУ імя А. А. Куляшова)

Навук. кір. *B. M. Шаринёва*,  
канд. філал. навук., дацэнт

Аказіянальныя субстантываты А. Разанава з'яўляюцца моўнымі выразнікамі ўнутранага стану паэта, па якіх будуюцца адносіны аўтара з прасторай. Пры пабудове прасторова-часавай парадыгмы аўтарскай моўнай карціны свету аказіянальныя субстантываты служаць для выражэння асноўных лінгвафіласофскіх антыномій: **быцця – небыцця / жывога – мёртвага:** Цябе сустрэне Ўсё, а правядзе *Нічога* [1, с. 79]; **Гледачы разглядаюць сябе: відоўня ... Ненароджсаное – ўначы** [1, с. 177]; **Размова пра нешта, што доўжыцца з веку ў век, але не можа ні скончыцца, ні пачацца** [1, с. 191]; **Жывое – спарышы. Паруш ваду – патайнае парушыны** [1, с. 180]; У прызначаны час на зямлю **пераможнае заступіла ...** [1, с. 139]; **цёмнага – светлага: ... і бачыць светлае светлым, і бачыць цёмнае цёмным, праудзівым – праудзівае, крыве – крывым ...** [1, с. 139]; **далёкага – блізкага / чужога – роднага:** Як бянтэжыць між звыклых трапецый, між настылых канструкцый, між... – што калоїцца і трапечча, **нетутэйшае ... Богам звыш...** [1, с. 47]; ... і той, хто ўваходзіць у новае становішча, у новую веру: з “**нідзе**” – у “**дзе**”, з дня – у “**дзень добры**”, з двара – у “**дзяржаву**” [1, с. 372]; **Хай вядома ўсім: лециё... – залятаеце ў невядома ...** [1, с. 135]; **Іншароднае – у крыві** [1, с. 176]; **мінулага – будучыні:** ... **вернецца заўтра ва ўчора спасігаць неспасігнуты міг** [1, с. 372]; **Стараюся прыпомніць і амаль намацваю прадаўняе...** [1, с. 142]; **пустэчы – паўнаты:** *A* па-  
куль апераражняць **напоўненае** мушу і напаўняць **парожніяе...** [1, с. 143]; **магчымага – немагчымага:**

*Да восені – і развітаемся... – вырашанае варушыши... [1, с. 178]; А сэргу біцца у замкнёнае: не адамкне... Гэта – бальніца [1, с. 178]; выпадковага – невыпадковага: ... у выпадковасці адчайнай невыпадковае зусім [1, с. 12]. Ужыванне аказіянальных субстантыватаў у якасці лінгвафіласофскіх антыномій абумоўлена імкненнем да філасофічнасці, экспрэсіўнасці, дасягнення пэўнага стылістычнага эфекту і выкарыстоўваеца А. Разанавым для найбольш поўнага адлюстравання думкі, пачуццяў, унікальнасці маўленчай сітуацыі.*

## Літаратура

1. **Разанаў, А.** Танец з вужакамі: Выбранае / А. Разанаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1999. – 462 с.